

Перад наладкай прылады азнаёмцеся з *Інструкцыяй па бяспецы прылады на старонцы 7*, а потым вярніцеся да гэтай старонкі, каб правесці правільную наладку і ўсталяванне.

⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ	Знак ПАПЯРЭДЖАННЕ паказвае на магчыма небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не пазбягаць, можа прывесці да смерці ці цяжкіх траўмаў.
ВАЖНА	Знак ВАЖНА паказвае на магчыма небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не пазбягаць, можа нанесці шкоду маёмасці або прывесці да страты функцыянальнасці прадукту.
ЗАЎВАГА	Заўвагі паведамляюць, як рэагаваць на розныя сітуацыі, якія могуць узнікнуць, або даюць парады па іншых функцыях сканавання.




ЗАЎВАГА

Калі не пазначана іншае, ілюстрацыі ў гэтай інструкцыі паказваюць мадэль PDS-6000F.

1

Распакуйце прыладу і праверце кампаненты

Кампаненты, якія ўваходзяць у камплект, могуць адрознівацца ў залежнасці ад краіны.

 Асноўная прылада	 Інтэрфэйсны кабель USB 3.0	 DVD-ROM	 Адаптар пераменнага току
 Шнур сілкавання	 Гарантыйны талон	 Інструкцыя па хуткім усталяванні	

Спампуйце «User's Guide» (Інструкцыя карыстальніка) для сваёй мадэлі з вэб-сайта Brother Solutions Center па адрасе support.brother.com/manuals. Калі на вашым камп'ютары няма прылады DVD-ROM, дыск DVD-ROM з камплекта пастаўкі не змяшчае драйвераў для вашай аперацыйнай сістэмы, або калі вы жадаеце спампаваць інструкцыі і ўтыліты для сваёй мадэлі, зайдзіце на старонку адпаведнай мадэлі на сайце support.brother.com

⚠ ПАПЯРЭДЖАННЕ


- Гэты прадукт запакаваны ў поліэтыленавы пакет. Каб пазбегнуць смерці немаўлят і дзяцей ад удушша, неабходна трымаць пакаванне далей ад іх. Не выкарыстоўвайце пакет у калысках, ложках, вазках ці дзіцячых манежах. Пакет – не цацка.
- Выкарыстоўвайце толькі той адаптар пераменнага току і шнур сілкавання, які ўваходзіць у камплект разам з прадуктам.

- а** Зніміце ахоўную стужку і плёнку з прылады і вадкакрысталічнага дысплея (LCD).
- б** Пераканайцеся, што атрыманы ўсе кампаненты.

2


Разблакуйце транспартны фіксатар

a Асцярожна перавярніце прыладу.



6

Перамясціце транспартны фіксатар на адваротным боку прылады ў пазіцыю **Разблакавана**, як паказана на ілюстрацыі.




3

Падлучыце адаптар пераменнага току

ЗАЎВАГА

- Выкарыстоўвайце толькі той шнур сілкавання, які ўваходзіць у камплект разам з прыладай.
- Выкарыстоўвайце шнур сілкавання, які адпавядае стандартам вашай краіны.

Падлучыце шнур сілкавання **1** да адаптара пераменнага току, потым падлучыце шнур адаптара пераменнага току **2** да прылады. Устаўце вілку **3** у электрычную разетку.



4

Усталюйце драйвер сканера

Для карыстальнікаў Windows® XP (SP3)/
Windows Vista®/Windows® 7/8/8.1/10

- а** Пераканайцеся, што ваш камп'ютар і прылада **ЎКЛЮЧАНЫ**. Закрыйце ўсе запушчаныя праграмы на сваім камп'ютары.
- б** Устаўце дыск DVD-ROM у DVD-ROM-прывад.
 - Калі на дысплеі з'явіцца інтэрфейс з назвай мадэлі, выберыце мадэль вашай прылады.
 - Калі на дысплеі з'явіцца інтэрфейс з мовамі, выберыце сваю мову.

ЗАЎВАГА

- Калі меню інтэрфейса Brother не з'явілася аўтаматычна, перайдзіце да: **Камп'ютар (Мой камп'ютар)**.
(Для Windows® 8/8.1/10: націсніце на значок  (**Праваднік**) на панэлі задач, а потым перайдзіце да **Гэты ПК**.)
- Двойчы націсніце значок DVD-ROM, а потым двойчы націсніце **start.exe**.

- В** Націсніце значок **Install Scanner Driver** (Усталяваць драйвер сканера) і выканайце інструкцыі на экране.



Калі атрымаеце адпаведнае паведамленне ад усталёўшчыка, падлучыце USB-кабель з камплекта пастаўкі да USB-порта на камп'ютары (рэкамендавана карыстацца портам USB 3.0) і прыладзе.

ЗАЎВАГА


Калі ўсталюеце драйвер сканера, адначасова будзе ўсталявана і прыкладанне DS Capture (прыкладанне для сканавання). Для атрымання дадатковай інфармацыі па выкарыстанні праграмы DS Capture гл. раздзел «Use DS Capture» у «User's Guide» (*Інструкцыя карыстальніка*).

Заканчэнне

Усталяванне скончана. Зараз патрэбна правесці тэставае сканаванне. Гл. Тэставае сканаванне ў камп'ютар на старонцы 5.

Для карыстальнікаў Mac OS X v10.8.x/10.9.x/
10.10.x/10.11.x

- а** Пераканайцеся, што ваш камп'ютар і прылада **ЎКЛЮЧАНЫ**. Закрыйце ўсе запушчаныя праграмы на сваім камп'ютары.
- б** Устаўце дыск DVD-ROM у DVD-ROM-прывад.
- в** Спампуйце поўны пакет драйвераў і праграмнага забеспячэння з Brother Solutions Center (support.brother.com). Націсніце **Downloads** (Спампоўкі), перайдзіце на старонку вашага прадукту і выберыце сваю АС.
- г** Двойчы націсніце файл **Brother PDS-XXXX.dmg**.



- г** Двойчы націсніце элемент **Brother PDS-XXXX** і выканайце інструкцыі на экране.

Калі атрымаеце адпаведнае паведамленне ад усталёўшчыка, падлучыце USB-кабель з камплекта пастаўкі да USB-порта на камп'ютары (рэкамендавана карыстацца портам USB 3.0) і прыладзе.

ЗАЎВАГА

- Калі ўсталюеце драйвер сканера, адначасова будзе ўсталявана і прыкладанне DS Capture (прыкладанне для сканавання). Для атрымання дадатковай інфармацыі па выкарыстанні праграмы DS Capture гл. раздзел «Use DS Capture» у «User's Guide» (*Інструкцыя карыстальніка*).
- Націсканне Presto! PageManager накіруе вас на вэб-сайт карпарацыі NewSoft Technology Corporation. Спампуйце прыкладанне з гэтага вэб-сайта.

Заканчэнне

Усталяванне скончана. Зараз патрэбна правесці тэставае сканаванне. Гл. Тэставае сканаванне ў камп'ютар на старонцы 5.

Спіс праграмнага забеспячэння

Праграмае забеспячэнне	Апісанне	Дзе яго?
DS Capture (Windows®/Mac)	Гэта выпрабавальнае прыкладанне для сканавання выкарыстоўваецца для правядзення праверак працы. Яно ўсталёўваецца аўтаматычна пры ўсталяванні драйвера.	Windows®: DVD/вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі Brother Solutions Center ¹ Mac: Вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі Brother Solutions Center ¹
Button Manager V2 (Windows®)	Гэта прыкладанне выкарыстоўваецца для наладжвання кнопак сканавання і выканання сканавання адным дотыкам. Сканаванне можна праводзіць не толькі з камп'ютара, але і выкарыстоўваючы кнопку сканавання на прыладзе. Падтрымліваюцца наступныя функцыі сканавання: Scan to File / Scan to File (OCR) / Scan to App / E-Mail / Printer / Shared Folder / FTP / SharePoint Гл. Даведку ў прыкладанні Button Manager, каб атрымаць інфармацыю аб выкарыстанні.	DVD/вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі Brother Solutions Center ¹
OmniPage SE 18 (Windows®)	OmniPage SE 18 – гэта прыкладанне для сканавання ад Nuance.	DVD
PageManager 9 (Mac)	PageManager 9 – гэта прыкладанне для сканавання ад NewSoft.	Вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі Brother Solutions Center ¹

¹ Наведайце нас па адрасе support.brother.com

ЗАЎВАГА


Апроч вышэйпазначанага, вы таксама можаце карыстацца прыкладаннямі, сумяшчальнымі з TWAIN (Windows®/Mac), WIA (Windows®), ISIS (Windows®) і ICA (Mac).

1


Загрузіце дакумент

Выкарыстанне аўтападавальніка (АПД)


а Адкрыйце верхняе вечка.




б Пацягніце за шчыток для паперы **1**.



в Раскладзіце накіравальныя для дакументаў **1**.




Г Падыміце стопар для дакументаў **1** і перамясціце яго, каб ён адпавядаў памеру паперы.




ВАЖНА

Заўсёды цалкам адкрывайце верхнюю накрывку, каб пазбегнуць пашкоджання дакументаў.

Г Добра выпрастоўвайце старонкі.




Д Акуратна змясціце дакумент верхнім бокам старонкі ўніз і верхнім краем наперад у АПД паміж накіравальнымі прыстасаваннямі, пакуль не адчуецца, што ён дакранаецца да ўнутранай часткі прылады. Наладзьце накіравальныя **1**, каб яны адпавядалі шырыні вашага дакумента.




Выкарыстанне шкла сканера


а Падыміце вечка **1**.



б Размясціце дакумент верхнім бокам старонкі ўніз у верхні правы вугал на шкле сканера.



в Закрыйце вечка **1**.



2

Правядзіце сканаванне з дапамогай DS Capture

а Двойчы націсніце значок **DS Capture** на працоўным стане.

б **Windows®**

Выберыце мадэль прылады і націсніце **OK**.

Macintosh

Націсніце **Scan** на экране прыкладання DS Capture або націсніце кнопку **Scan**.

Прылада пачне сканаваць.

в **Windows®**

Націсніце **Scan** на экране прыкладання DS Capture. Прылада пачне сканаваць.

ЗАЎВАГА

- Каб сканаваць дакументы і задаваць розныя настройкі, пераканайцеся ў тым, што вы ўсталявалі драйвер і падлучылі прыладу да камп'ютара, выканаўшы інструкцыі, змешчаныя ў гэтым дапаможніку.
- Каб атрымаць падрабязную інфармацыю аб іншых функцыях сканавання, гл. раздзел «Scan using your computer» у «User's Guide» (Інструкцыя карыстальніка).

Інструкцыя па бяспецы прылады

Сімвалы і абазначэнні, якія выкарыстоўваюцца ў гэтай інструкцыі

У гэтай інструкцыі выкарыстоўваюцца наступныя сімвалы і абазначэнні:

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Знак **ПАПЯРЭДЖАННЕ** паказвае на магчыма небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не пазбягаць, можа прывесці да смерці ці цяжкіх траўмаў.

УВАГА

Знак **УВАГА** паказвае на магчыма небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не пазбягаць, можа прывесці да нязначных або сярэдніх траўмаў.

ВАЖНА

Знак **ВАЖНА** паказвае на магчыма небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не пазбягаць, можа нанесці шкоду маёмасці або прывесці да страты функцыянальнасці прадукту.

ЗАЎВАГА

ЗАЎВАГА паведамляе, як рэагаваць на сітуацыі, якія могуць узнікнуць, або дае парады па іншых функцыях сканавання.

-  Значкі забароны паказваюць на дзеянні, якія нельга выконваць.
-  Гэты значок азначае, што нельга выкарыстоўваць вогненебяспечныя аэразолі.
-  Гэты значок азначае, што нельга выкарыстоўваць арганічныя растваральнікі, напрыклад, спірт і іншыя вадкасці.
-  Значкі «Небяспека паражэння электрычным токам» азначаюць папярэджанні аб небяспецы магчымага паражэння электрычным токам.
-  Значкі «Небяспека пажару» папярэджваюць аб магчымай небяспецы пажару.
-  Значкі «Адключыце электрасілкаванне» паказваюць, што Вы павінны адключыць прыладу ад сеткі электрасілкавання.

Паўтлусты шрыфт Паўтлусты шрыфт выкарыстоўваецца для абазначэння пэўных кнопак на панэлі кіравання прылады або на экране камп'ютара.

Курсіў Курсівам вылучаюцца важныя часткі тэксту або спасылкі на іншыя раздзелы. Шрыфт Courier New выкарыстоўваецца для абазначэння паведамленняў на LCD-дысплеі прылады.

Courier New

Выконвайце ўсе папярэджанні і інструкцыі, якія паказаны на прыладзе і адаптары пераменнага току (прылада і адаптар далей сумесна будуць звацца «прылада»).

ЗАЎВАГА

Ілюстрацыі ў гэтай інструкцыі паказваюць мадэль PDS-6000F.


Паведамленне пра складанне і публікацыю

Гэта кіраўніцтва было складзена і апублікавана, каб даць апошнюю на момант публікацыі інфармацыю па бяспечным карыстанні прадуктам. Інфармацыя, якая змешчана ў гэтым кіраўніцтве, можа змяняцца.

Для атрымання апошняй версіі дапаможніка наведайце наш сайт support.brother.com/manuals

Выберыце бяспечнае месца для прылады

Пастаўце прыладу на плоскую ўстойлівую паверхню, на якой не будзе ўдараў ці вібрацыі, напрыклад, на стол. Выберыце сухое месца з добрай вентыляцыяй, дзе тэмпература застаецца ў дыяпазоне 5-35 °C.



ПАПЯРЭДЖАННЕ



НЕ падвяргайце прыладу ўздзеянню прамых сонечных прамянёў, высокіх тэмператур, адкрытага полымя, каразійных газаў, вільгаці або пылу. НЕ ставіце прыладу на дыван або кілімок, бо гэта будзе падвяргаць яе ўздзеянню пылу. Гэта можа стварыць рызыку кароткага замыкання або пажару. Гэта таксама можа прывесці да пашкоджання прылады і/або вывесці яе са строю.



НЕ размяшчайце прыладу побач з радыятарамі ацяплення, абагравальнікамі, кандыцыянерамі, вадой, хімічнымі рэчывамі або прыладамі, якія змяшчаюць магніты ці ствараюць магнітныя палі. У выпадку калі прылада будзе кантактаваць з вадой (уключаючы кандэнсат ад награвання, ад кандыцыянера і/або вентыляцыйнага абсталявання, якога можа быць дастаткова, каб выклікаць кароткае замыканне ці пажар у доме), можа з'явіцца небяспека кароткага замыкання або пажару.



НЕ размяшчайце прыладу побач з хімічнымі рэчывамі ці побач з месцам, дзе можа адбыцца ўцечка хімічных рэчываў. У прыватнасці, арганічныя растваральнікі або іншыя хімічныя вадкасці могуць расплавіць або растварыць кажух і/або кабелі, у выніку чаго ствараецца рызыка пажару або паражэння электрычным токам. Яны таксама могуць выклікаць збоі ў працы прылады ці выклікаць яе абсколерванне.



Шчыліны і адтуліны ў корпусе, ззаду або знізу прадукту прызначаны для яго вентыляцыі. Прадукт неабходна паставіць так, каб ён не кантактаваў са сценамі ці з іншай прыладай, так, каб гэтыя адтуліны не былі заблакаваны або зачынены. Блакаванне вентыляцыі прылады стварае небяспеку перагрэву і/або ўзгарання.

ВАЖНА

- Заўсёды ставіце прыладу на цвёрдую паверхню і не пакідайте яе на ложку, канапе, дыване або аналагічнай мяккай паверхні.
- НЕ ўстанаўлівайце прыладу ўнутр убудаванай канструкцыі.


УВАГА

Пераканайцеся, што ні адна з частак прылады не выступае са стала ці са стэнду, дзе знаходзіцца прылада. Пераканайцеся, што прылада стаіць на плоскай, гарызантальнай, устойлівай паверхні, на якой не будзе вібрацыі. Невыкананне гэтых патрабаванняў можа прывесці да падзення прылады, што, у сваю чаргу, можа прывесці да траўмаў.

НЕ ўстанаўлівайце прыладу на няўстойлівай або нахільнай калясцы, стэндзе ці стале або на любой нахіленай/нахільнай паверхні. Прылада можа ўпасці, што можа прывесці да траўмаў і сур'ёзных пашкоджанняў прылады. Існуе дадатковая рызыка нанясення траўмы пабітым шклом сканера.

ВАЖНА

- НЕ змяшчайце аб'екты на верхняй частцы прылады.
- НЕ размяшчайце прыладу побач з крыніцамі перашкод, такімі як гучнагаварыцелі або базы бесправдных тэлефонаў, якія выраблены не кампаніяй Brother. Гэта можа паўплываць на працу электронных кампанентаў прылады.
- Заўсёды цалкам адкрывайце верхнюю крышку, каб пазбегнуць пашкоджання дакументаў.



Агульныя меры бяспекі

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Для пакавання прылады выкарыстоўваюцца пластыкавыя пакеты. Каб пазбегнуць небяспекі выпадковага задушвання немаўлят і дзяцей, трымайце гэта пакаванне далей ад іх. Поліэтыленавыя пакеты — не цацкі.



Ніколі не ўстаўляйце староннія прадметы ў шчыліны ў корпусе прылады, бо яны могуць закрануць небяспечныя месцы пад напружаннем або выклікаць кароткае замыканне, у выніку чаго можа ўзнікнуць небяспека пажару або паражэння электрычным токам. Калі ўнутр прылады патрапілі металічныя прадметы, вада або іншыя вадкасці, адразу адлучыце прыладу ад гнязда электрасілкавання. Звяжыцеся з дылерам Brother або са службай падтрымкі кліентаў Brother.



НЕ выкарыстоўвайце гаручыя рэчывы, аэразолі любога тыпу або арганічныя растваральнікі/вадкасці, якія змяшчаюць спірт або аміяк, для ачысткі прылады ўнутры ці звонку. Гэта можа прывесці да пажару або паражэння электрычным токам.

Інструкцыя па бяспецы прылады



НЕ разбірайце і не мадыфікуйце прыладу, у адваротным выпадку, гэта можа выклікаць пажар ці паражэнне электрычным токам. Калі прылада патрабуе рамонту, звяжыцеся з дылерам Brother або са службай падтрымкі кліентаў Brother.



НЕ выкарыстоўвайце пашкоджаны адаптар пераменнага току.



НЕ кладзіце цяжкія прадметы на адаптар пераменнага току, не пашкоджайце і не мадыфікуйце яго. Не згінайце шнур і не цягніце за яго.



НЕ кідайце, не біце і не пашкоджайце адаптар пераменнага току іншым чынам.



НЕ дакранайцеся да прылады падчас навальніцы. Калі прылада выкарыстоўваецца падчас навальніцы, можа існаваць малаверагодная рызыка паражэння электрычным токам ад удару маланкі.







НЕ выкарыстоўвайце прыладу побач з любымі вадкасцямі, напрыклад, каля ванны, ракавіны, кухоннай мыйкі або пральнай машыны, у сырым падвале ці побач з басейнам.

УВАГА

НЕ спрабуйце браць старонкі, пакуль сканаванне не скончылася і аркушы працягваюць выходзіць з прылады. Гэта можа прывесці да траўмы, таму што Вашы пальцы могуць быць заціснуты ў роліках.

Калі ў некаторых частках прылады зачыняць крышкі з сілай, то гэта можа прывесці да траўмы. Будзьце ўважлівы, калі Вы кладзеце руку ў месцах, якія паказаны на ілюстрацыях.



Заўсёды пераносьце прыладу асцярожна, трымаючы яе рукамі знізу, і ў гарызантальным становішчы.

Пры працы з прыладай будзьце асцярожны, каб адзенне (у прыватнасці, рукавы, гальштукі і г.д.), валасы або аксесуары не былі зацягнуты ў прыладу, у адваротным выпадку гэта можа прывесці да траўмы. У выпадку, калі аб'ект зацягнуты ў прыладу, адразу адключыце апарат ад сілкавання.


Каб не парэзацца, не праводзьце і не трымайцеся рукамі і пальцамі за краі канверта для сканавання. (Опцыя)

Бяспечнае падлучэнне прылады


ПАПЯРЭДЖАННЕ



Унутры прылады знаходзяцца высокавольныя электроды. Перад тым, як атрымаць доступ да ўнутранай часткі прылады (для бягучага рамонту, напрыклад, для ачысткі), пераканайцеся, што Вы адключылі шнур сілкавання ад гнязда электрасілкавання.



НЕ дакранайцеся да адаптара пераменнага току і да вілкі мокрыві рукамі. Гэта можа прывесці да паражэння электрычным токам.



НЕ падлучайце прыладу да крыніцы пастаяннага току або да інвертара. Гэта можа прывесці да паражэння электрычным токам. Калі Вы не ўпэўнены, якая ў Вас крыніца электрасілкавання, звярніцеся да кваліфікаванага электрыка.



НЕ выкарыстоўвайце прыладу, калі шнур сілкавання зношаны або пашкоджаны, таму што гэта можа прывесці да паражэння электрычным токам ці пажару.



НЕ цягніце шнур сілкавання пераменнага току за сярэдзіну. НЕ кладзіце нічога на шнур сілкавання. НЕ ўстанаўлівайце прыладу там, дзе людзі могуць хадзіць па шнуры. Гэта можа прывесці да паражэння электрычным токам ці пажару.



Brother настойліва рэкамендуе НЕ выкарыстоўваць любы тып падаўжальніка. Невыкананне гэтых патрабаванняў можа прывесці да пажару, паражэння электрычным токам або пашкоджання прылады.



Пры адключэнні адаптара пераменнага току ад прылады або ад разетки заўсёды трымайцеся за раздым, а не за кабель, і цягніце. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да таго, што шнур сілкавання будзе пашкоджаны ці зламаны, або прывесці да пажару або паражэння электрычным токам.



Пераканайцеся ў тым, што адзін канец шнура сілкавання надзейна падлучаны да стандартнай электраразетки, а другі канец надзейна падлучаны да блоку адаптара. Не выкарыстоўвайце гнездо электрасілкавання, у якое шнур уваходзіць свабодна. Калі вілка шнура сілкавання ўстаўлена ў гнездо электрасілкавання ці блока адаптара не цалкам, існуе небяспека таго, што адаптар нагрэецца і загарыцца.



Заўсёды выкарыстоўвайце толькі той адаптар пераменнага току, які ўваходзіць у камплект, і падлучайце адаптар да гнезда электрасілкавання з тымі параметрамі напружання, якія вызначаны ў раздзеле **«Specifications»**, у **«User's Guide»** (**Інструкцыя карыстальніка**). Невыкананне гэтых патрабаванняў можа прывесці да таго, што Вы ці іншыя людзі будуць траўмаваны, або да пашкоджання прылады ці іншай маёмасці. Brother не нясе ніякай адказнасці за любыя няшчасныя выпадкі або пашкоджанні ў выніку карыстання адаптарам пераменнага току, які не ўваходзіць у камплект.



НЕ падлучайце адаптар пераменнага току, які ўваходзіць у камплект, да іншых прадуктаў.



НЕ падавайце празмерную нагрузку на адаптар пераменнага току.



Калі Вы не збіраецеся выкарыстоўваць прыладу на працягу доўгага перыяду часу, адлучыце адаптар пераменнага току ад разетки сілкавання.

Тэхабслугоўванне прылады

НЕ спрабуйце адрамантаваць прыладу самастойна. Адкрыццё або зняццё кажухой можа прывесці да паражэння электрычным токам і да іншых рызык, а таксама можа прывесці да анулявання гарантыі. Звяжыцеся з дылерам Brother або са службай падтрымкі кліентаў Brother.

! ПАПЯРЭДЖАННЕ



Калі прылада ўпала або яе корпус быў пашкоджаны, існуе магчымасць паражэння электрычным токам ці пажару. Адключыце прыладу ад гнезда электрасілкавання і звяжыцеся з дылерам Brother або са службай падтрымкі кліентаў Brother.



Калі прылада становіцца надзвычай гарачай, з'яўляецца дым, моцны пах, або калі Вы выпадкова пралілі на яе вадкасць, адразу адключыце прыладу ад гнезда электрасілкавання. Звяжыцеся з дылерам Brother або са службай падтрымкі кліентаў Brother.

ВАЖНА

Калі пры выкананні інструкцый па эксплуатацыі прылада не працуе нармальна, Вы можаце рэгуляваць функцыянаванне прылады пры дапамозе толькі тых сродкаў, якія дазволены ў адпаведнасці з інструкцыяй па эксплуатацыі. Рэгуляванне пры дапамозе іншых сродкаў можа прывесці да пашкоджання прылады, і, каб сістэма пачала функцыянаваць у нармальным рэжыме працы, часта патрэбна працяглая праца кваліфікаванага спецыяліста.

Гарантыя на прадукт і абавязацельствы па гарантыях

Ні адно з палажэнняў у гэтай інструкцыі не ўплывае на існуючыя гарантыі прадукту, а таксама не можа быць вытлумачана як прадастаўленне дадатковай гарантыі прадукта. Невыкананне правіл тэхнікі бяспекі, якія змешчаны ў гэтай інструкцыі, можа прывесці да анулявання гарантыі на прадукт, якой Вы набылі.

! ПАПЯРЭДЖАННЕ



Выкарыстоўвайце толькі той шнур сілкавання, які ўваходзіць у камплект разам з прыладай.

Гэты прадукт павінен быць усталяваны побач з лёгка даступным гнездом электрасілкавання. У выпадку ўзнікнення надзвычайнай сітуацыі адлучыце шнур сілкавання ад гнезда, каб адключыць сілкаванне.

Інфармацыя аб праводцы (толькі для Вялікабрытаніі)

Калі засцерагальнік у вільцы патрабуе замены, скарыстайцеся засцерагальнікам, зацверджаным ASTA, які адпавядае BS1362, таго ж класу, што і зыходны. Заўсёды закрывайце крышку адсека для засцерагальніка пасля замены.

Прылада абсталявана фармаванай вількай пераменнага току, якая не патрабуе замены пры нармальнай эксплуатацыі. Калі шнур пераменнага току пашкоджаны, скарыстайцеся новым шнуром патрэбнага класу.

Пры наяўнасці сумненняў звярніцеся да кваліфікаванага электрыка.

Заява аб адпаведнасці прадукту патрабаванням (толькі для Еўропы)

Мы, Brother Industries, Ltd.,
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
заяўляем, што гэты прадукт адпавядае істотным патрабаванням усіх дырэктыў і рэгламентаў, якія дзейнічаюць у Еўрапейскім саюзе.

Заяву аб адпаведнасці прадукту патрабаванням (DoC) можна спампаваць на вэб-сайце тэхнічнай падтрымкі Brother Solutions Center. Наведайце support.brother.com/manuals і

- > націсніце надпіс «Manuals» (Кіраўніцтвы)
 - > выберыце мадэль прылады
 - > націсніце надпіс «Declaration of Conformity» (Дэкларацыя аб адпаведнасці)
 - > націсніце надпіс «Download» (Спампаваць)
- Заява спампуецца ў файле PDF.

Радыеперашкоды

Гэты прадукт адпавядае патрабаванням EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B. Пры падлучэнні прылады да камп'ютара пераканайцеся, што карыстаецца USB кабелем, які не перавышае 2 м у даўжыню.

Інфармацыя аб адпаведнасці Рэгламенту Камісіі 801/2013

Спажываная магутнасць* (Рэжым чакання ў сетцы)	PDS-5000F	PDS-6000F
	2,0 Вт	2,0 Вт

* Усе сеткавыя парты актываваны і падлучаны

Інфармацыя па ўтылізацыі – у адпаведнасці з дырэктывамі ЕС аб утылізацыі электрычнага і электроннага абсталявання (WEEE) і дырэктывамі пра акумулятары



Маркіроўка прадукту

Маркіроўка акумулятара

Толькі для Еўрапейскага саюза

Прадукт/акумулятар мае адзін з названых вышэй знакаў утылізацыі. Гэтыя сімвалы паказваюць, што ў канцы тэрміну службы прадукту/акумулятара вы павінны ўтылізаваць яго асобна ў адпаведным пункце збору, а не разам са звычайнымі бытавымі адходамі.

Тэхнічны рэгламент мытнага саюза



Гандлёвыя знакі

Назва BROTHER з'яўляецца гандлёвым знакам або зарэгістраваным гандлёвым знакам кампаніі Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook і Internet Explorer з'яўляюцца гандлёвымі знакамі або зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі кампаніі Microsoft Corporation у Злучаных Штатах і/ці іншых краінах.

Apple, Macintosh, Mac OS і Safari з'яўляюцца гандлёвымі знакамі кампаніі Apple Inc., якія зарэгістраваны ў Злучаных Штатах і/ці іншых краінах.

ISIS з'яўляецца гандлёвым знакам або зарэгістраваным гандлёвым знакам карпарацыі EMC у Злучаных Штатах і/ці іншых краінах.

Усе кампаніі, праграмнае забеспячэнне якіх згадана ў гэтым кіраўніцтве, маюць асаблівыя ліцэнзійныя пагадненні для праграм, якія абаронены правам уласнасці.

Усе гандлёвыя знакі і найменні тавараў, якія змяшчаюцца ў прадуктах, дакументацыі і іншых матэрыялах кампаніі Brother, з'яўляюцца гандлёвымі знакамі або зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі адпаведных кампаній.

Укладанне і публікацыя

Гэтая інструкцыя была ўкладзена і апублікавана пад кантролем Brother Industries, Ltd., і ўключае ў сябе апошнія апісанні і тэхнічныя характарыстыкі прадукту.

Прыведзеныя ў ёй звесткі і тэхнічныя характарыстыкі вырабу могуць быць зменены без папярэдняга апавяшчэння.

Кампанія Brother пакідае за сабой права без папярэджання змяняць тэхнічныя характарыстыкі і звесткі, якія змяшчаюцца ў інструкцыі, і не нясе адказнасці за якую-кольвек шкоду (у тым ліку ўскосную), якая ўзнікла ў выніку выкарыстання прыведзенай у інструкцыі інфармацыі, у тым ліку ў тых выпадках, калі яна змяшчае друкарскія і іншыя памылкі, звязаныя з публікацыяй.

Аўтарскае права і ліцэнзіі

© 2015 Brother Industries, Ltd. Усе правы захаваны.

Служба падтрымкі кліентаў Brother

Адрасы сэрвісных цэнтраў

Для атрымання кантактнай інфармацыі аб сэрвісных цэнтрах у Еўропе, звяжыцеся з Вашым мясцовым офісам кампаніі Brother. Кантактная інфармацыя аб адрасах і тэлефонах сэрвісных цэнтраў у Еўропе знаходзіцца па адрасе www.brother.com, дзе патрэбна выбраць сваю краіну.

Незаконнае выкарыстанне сканавальнага абсталявання

Рабіць копіі пэўных аб'ектаў ці дакументаў з мэтай здзяйснення махлярства з'яўляецца злачынствам. Ніжэй прыведзены няпоўны пералік дакументаў, копіі якіх рабіць незаконна. У выпадку сумненняў адносна пэўнага аб'екта ці дакумента, мы прапануем Вам пракансультавацца з Вашым юрысконсультам і/або адпаведнымі прававымі органамі:

- Грашовыя знакі
- Аблігацыі або іншыя сертыфікаты аб пазыковым абавязальніцтве
- Дэпазітныя сертыфікаты
- Дакументы, якія датычацца службы ва ўзброеных сілах або ваеннага абавязку
- Пашпарты
- Паштовыя маркі (пагашаныя ці непagашаныя)
- Іміграцыйныя дакументы
- Дакументы, у якіх змешчана інфармацыя аб дабрабыце
- Чэкі або вэксалі, якія выдадзены дзяржаўнымі ўстановамі
- Ідэнтыфікацыйныя значкі або знакі адрознення

Незаконна рабіць копіі твораў, якія ахоўваюцца аўтарскім правам, за выключэннем некаторых твораў, копіі якіх можна рабіць на аснове «сумленнай дзелавой практыкі». Стварэнне множных копіяў з'яўляецца сведчаннем неналежага выкарыстання. Творы мастацтва прыраўноўваюцца да твораў, якія ахоўваюцца аўтарскім правам.

Заўвагі, якія тычацца адпаведнага рэпрадукавання сканаваных дакументаў

Пасля сканавання дакумента, пераканайцеся, што дакладнасць і якасць дадзеных сканавання адпавядае Вашым патрэбам, пераканайцеся, што атрыманы патрэбны аб'ём дадзеных сканавання, відэаінфармацыі, патрэбная якасць выявы, тон і колер выявы і г.д.

Заўсёды правярайце дадзеныя сканавання, перш чым знішчыць зыходны дакумент.

Магчыма, што частка дадзеных сканавання можа быць страчана або пашкоджана, таму, уважліва прачытайце ўсе інструкцыі, а таксама трэба мець на ўвазе наступнае:

- У залежнасці ад стану дакумента, у працэсе сканавання дакумент можа стаць занадта тонкі, дэфармаваны, брудны або надарваны. У гэтым выпадку некаторыя або ўсе дадзеныя сканавання могуць быць страчаны.

Пераканайцеся, што дакумент не мае зморшчын, выгібаў або дзірак.

- Калі ўнутраныя часткі прылады забруджаны, у працэсе сканавання дакумент можа стаць занадта тонкі, дэфармаваны, брудны, або на ім могуць з'явіцца разрывы. У гэтым выпадку некаторыя або ўсе дадзеныя сканавання могуць быць страчаны.

Старанна і рэгулярна чысціце ўнутраную частку прылады.

- У залежнасці ад параметраў сканавання, такіх як памер дакумента, разрозненне пры сканаванні, параметры, якія тычацца колеру, параметры аднабаковага або двухбаковага сканавання, аўтаматычная ліквідацыя перакосу, пропуск пустых старонак і г.д., могуць з'явіцца наступныя праблемы:

- Калі разрозненне занадта нізкае, тэкст можа быць неразборлівым або незразумелым.
- Каляровы дакумент можа быць адсканаваны ў чорна-белы.
- Выява можа адсканавацца толькі з аднаго боку двухбаковага дакумента.
- Частка дакумента можа не адсканавацца ці памер можа быць занадта маленькім.
- Дакумент можа адсканавацца толькі да пэўнай кропкі, пасля чаго дадзеныя сканавання могуць быць страчаны.
- Пустыя старонкі могуць быць не выдалены, або старонкі могуць быць выдалены без неабходнасці.
- Да бакоў дакумента могуць быць дададзены палі.

Каб атрымаць інфармацыю пра тое, як ажыццявіць наладу параметраў сканавання, гл. «*User's Guide*» (*Інструкцыя карыстальніка*).

- У залежнасці ад стану дакумента (напрыклад, калі ён мае зморшчыны, выгібы або дзіркі) і стану расходных матэрыялаў, некалькі старонак дакумента могуць быць пададзены адначасова, у выніку чаго некаторыя старонкі могуць адсутнічаць у адсканаваных дадзеных.

Пераканайцеся, што дакумент не мае зморшчын, выгібаў або дзірак.

Перыядычна замяняйце ўсе расходныя матэрыялы.

- Пры сканаванні дакументаў, якія не адпавядаюць умовам, рэкамендаваным у кіраўніцтве, або ў залежнасці ад стану дакумента (напрыклад, калі ў яго ёсць зморшчыны, выгібы або адтуліны), стану расходных матэрыялаў або стану механізмаў падачы паперы ўнутры прылады, дакументы могуць затрымацца ўнутры прылады падчас сканавання. У гэтым выпадку некаторыя або ўсе дадзеныя сканавання могуць быць страчаны. (У выніку захрасання паперы дакументы могуць быць знішчаны).

Каб атрымаць інфармацыю пра дакументы, якія могуць быць адсканаваны, гл. «*User's Guide*» (*Інструкцыя карыстальніка*), раздзел «Acceptable Documents».

- Пры сканаванні дакументаў, на якіх нанесена маркіроўка флуарэсцэнтным маркерам, раёны з маркіроўкай могуць быць адлюстраваны няправільна ў дадзеных сканавання, або колер маркера можа адсканавацца няправільна, у залежнасці ад колеру і яркасці чарнілаў маркера.

Вы можаце дамагчыся лепшых вынікаў, павялічваючы разрозненне пры сканаванні. Каб атрымаць інфармацыю пра параметры разрознення, гл. «*User's Guide*» (*Інструкцыя карыстальніка*).

Тэхнічныя характарыстыкі

		PDS-5000F	PDS-6000F
Аб'ём памяці	Стандартная	512 МБ	
Электрасілкаванне		100-240 В перам. току, 50/60 Гц 24 В, паст. току, 2 А	
LCD-дысплей (вадкакрысталічны дысплей)		16 знакаў × 2 радкі	
Спажываная магутнасць ¹	Сканаванне	53 Вт	
	У рэжыме гатоўнасці	17,6 Вт	
	Рэжым эканоміі электраэнергіі	2,0 Вт	
	Рэжым «Выключэнне сілкавання»	0,3 Вт	
Габарыты			
Вага		Прыбл. 9,20 кг	
Тэмпература	Рабочая	5-35 °C	
Вільготнасць	Рабочая	Ад 20 да 80%	
	Запамінальнае прыстасаванне	Ад 10 да 90%	
АПД (аўтападатчык)		Да 100 старонак (папера: 80 г/м ²)	
Памеры дакумента	Шматстаронкавы	Шырыня	Ад 51 да 218 мм
		Даўжыня	Ад 54 да 356 мм
	Папера ў адзін ліст	Шырыня	Ад 51 да 218 мм
		Даўжыня	1-баковае сканаванне ад 54 да 5994 мм ² 2-баковае сканаванне ад 54 да 356 мм
	Пляскатая платформа	Шырыня	Максімальна: 216 мм
		Даўжыня	Максімальна: 356 мм

¹ Вымярэнне адбываецца пры падлучэнні прылады да камп'ютара.

² Для сканавання з разрозненнем 200 кропак на цалю.

brother

Наведайце наш сайт у Интэрнэце
www.brother.com



www.brotherearth.com